

РЭВАЛЮЦЫЯ ХВІ З'ЕЗДА КП(б)Б ПА СПРАВАХ ДАЧЫ ЦК КП(б)Б

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 143 (5817) 23 чэрвеня 1937 г., серада ЦАНА 10 КАП.

НІ НА АДНУ МІНУТУ НЕ АСЛАБЛЯЦЬ РЭВАЛЮЦЫЙНУЮ ПІЛЬНАСЦЬ!

Сёння мы публікуем рэзалюцыю XVI з'езда КП(б)Б. З'езд падвёў вынікі вельмі шэравай работы, праробленай КП(б)Б пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) і ваяліка Сталіна за справядлічы перыяд.

У дэкадзі дружбы і пры дапамозе народаў СССР беларускі народ, пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б), дабіўся буйных поспехаў у справе сацыялістычнага будаўніцтва, у павышэнні матэрыяльна-культурнага ўзроўню жыцця працоўных. На гэтай аснове вырастае палітычная актыўнасць працоўных БССР. Вырасла напярэдавіцтва на форме сацыялістычнага зместу культуры, мастацтва і літаратуры народаў БССР.

З усяй большэвіцкай праметой і паслядоўнасцю з'езд ускрыў буйнейшыя праявы і недахопы ў пастаўках партыйна-палітычнай работы ў КП(б)Б. У партыйных арганізацыях КП(б)Б і ў ЦК КП(б)Б — гаворыцца ў рэзалюцыі з'езда — мей месца палітычнай сьпешцы і ідэяльнай хвароба — бюрократнасць. У КП(б)Б мільяне не зроблены ўсе вывады, выплываючы з неаднаразовых указанняў ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна аб ідэяльна-павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці. Аб гэтым сведчыць той факт, што ўжо пасля правяркі і абмену партыйных дакументаў у партыйных арганізацыях Беларусі ўскрыта многа ворагаў, якія шкодзілі ў разне ўчастку сацыялістычнага будаўніцтва і нават праніклі ў ЦК КП(б)Б.

Партыйныя арганізацыі Беларусі, захіпшыя гаспадарчымі дасягненнямі, успулі партыйна-палітычную работу, забылі аб капіталістычным акружэнні, не адрознілі ўсёй рэальнасці «намік старыкі і новыя шкоднікі», паміж шахціямі і трактарыстамі і не заўважылі гэтага, не здалі свечасова перабудавацца для таго, каб павесці барацьбу з новымі шкоднікамі па-новому.

«Насвечасова выкрылі фашысцкіх шпіёнаў і шкоднікаў, займаўшых нават кіруючы пасты, сырыла асутнасць да апошняга моманту разгортвай большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі ў КП(б)Б і ЦК КП(б)Б, а таксама наўнасць элементаў сямейнасці і групішчыны ў кіраўніцтве КП(б)Б».

Змест таго, каб узмацніць пільнасць, разгортвай большэвіцкую крытыку і самакрытыку, у арганізацыях КП(б)Б вытала самахалства і пахалізм. Партыйныя сходы, пленумы райкомаў, гаркомаў і ЦК КП(б)Б, сходы партыйнага актыва вельмі часта ператвараліся ў арану выхвальных дэманстрацый і парадаў замест таго, каб сапраўды на гэтых сходах, пленумах з усяй большэвіцкай рэзкасцю, не глядзячы на асобы, ускрывалі буйнейшыя недахопы ў рабоце.

Глыбока на з'ездзе былі ўскрыты і раскритыкаваны буйнейшыя палітычныя памылкі і скажэнне палітыкі нашай партыі з боку Соўнаркома і ЦВК. Апараты якіх былі засмечаны чужымі і варажымі людзьмі. Соўнарком і ЦВК БССР па сутнасці тармазілі перабудову работы савецкага апарата, яны спрыялі ініцыялізму меркаванням партыі. Усё гэта стварала спрыяльныя абставіны для бескаронай шкодніка-шпіёнскай работы малярых ворагаў варагу — агентаў фашысцкіх ахрарак — Убаравіца, Бенка, Даякава і інш. ворагаў, якія па прадагу рату год правазілі работу, накіраваную на падрыў магучасці БССР, як фармуста Савецкага Саюза на ахотніх рубіжы з капіталістычным светам.

ВКП(б) усюбрэўшыя рашэннямі Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б), мудрымі ўказаннямі таварыша Сталіна, за апошнія месяцы прарабіла вялікую работу ў сэнсе выкрыцця ворагаў. Палітыка пільнасці ў партыйных арганізацыях. На аснове разгортвання большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі ўскрыты буйнейшыя недахопы ў партыйна-палітычнай рабоце, выдзелены шматлікія факты, якія сведчаць аб тым, што прынцыпы дэмакратычнага цэнтралізму і статус партыі ў КП(б)Б паўважаны. Гэтыя месяцы пасля Пленума ЦК ВКП(б) з'явіліся вялікай школай палітычнага выхавання партыйных арганізацый. Але адсюль ні ў якім выпадку не траба рабіць вывады, што ўжо ўсё зроблена. Наадварот, выкрывшчы ворагаў толькі пачаўся. Ворагі варагу пакуль яшчэ не выкраненыя з-за таго, палітычна-масавая работа не ўзята яшчэ да таго ўзроўню, на які трэба

не ўзяць. Вось таму самауспакоенасць, якад, на жаль, сямтам ужэ наступася, абсалюта непадушальнаска і можа пранесці нам вельмірую шкоду.

Партыйныя арганізацыі ў сваёй далейшай рабоце павінны выхільна ажыццяўляць рашэнні Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна, якія дадзены ў яго дакладзе і заключным слоўце на Пленуме, вымагаючыся з усяляк самауспакоенасцю і бюрократнасцю ў рабоце. Партыйныя арганізацыі павінны каронным чынам палепшыць пастаўку прапаганды марксізма-ленінізма і палітычнай агітацыі, выхоўваючы партыйных і непартыйных большэвікоў у духу пролетарскага інтэрнацыяналізма, беззаветнай аданасці справе Леніна—Сталіна, у духу ўсемернага ўмянення большэвіцкай пільнасці і непрыміранасці да ворагаў варагу. Такое птрабаванне з'езда, і яно павінна быць выканана па што-т там ні стала.

Ні на адну мінуту не аслабляць рэвалюцыйнай пільнасці, узрабываць камуністаў для барацьбы з ворагамі, базілісна выкрываючы ворагаў з усіх вора, выкрываючы ворагаў, любой бы маскэй яны ні прыкраваліся, усмерна павышаючы партыйна-масавую работу — такое галоўнае птрабаванне і асноўны сэнс нашанова XVI з'езда КП(б)Б.

Павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці ў арганізацыі не магла быць рашучага ўздыму партыйна-палітычнай работы ў КП(б)Б і сроду шырокіх працоўных мас.

Выбары профназначэння і камсамоўскіх арганізацый з'яўляюцца першай правярай таго, як павярнулі партыйныя арганізацыі, наколькі сур'ёзна яны ўзяліся за выкананне рашэнняў Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна.

Птрабаванне «дапоўніць стары лозунг аб авалоданні тэхнічай, якой аднаваляе перыяду шахцііскай часоў, новым лозунгам аб палітычным выхаванні кадраў, аб авалоданні большэвізмам і ліквідацыі нашай палітычнай дэвергенцыі...» абавязвае партыйныя арганізацыі, перш за ўсё, поўнасна ліквідаваць усё буйнейшыя праявы і недахопы ў пастаўках прапаганды марксізма-ленінізма. На гэту важнейшую справу партыі павінны высканіраваць усё лепшыя партыйныя сілы. Сакратары гаркомаў, райкомаў і парткомаў павінны неадарна сабой кіраваць агітацыяна-прапагандыскай работай.

Нельга думаць сур'ёзна аб вышпартыі пільнасці ў партыйнай арганізацыі без сур'ёзнага ўздыму справы ідэяльнага ўзбавання камуністаў. Нельга думаць сур'ёзна аб павышэнні большэвіцкай пільнасці без разгортвання большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі ў арганізацыі.

Рашэнні партз'езда з'яўляюцца для кожнай партарганізацыі, для кожнага большэвіцкага канкрэтнай праграмай барацьбы па паслядоўнае ажыццяўленне гістарычных указанняў ЦК ВКП(б) і ваяліка Сталіна. Глыбока вывучыць рашэнні партыйнага з'езда і на аснове іх поўнасна ажыццявіць вынікаючы адсюль лозунг — сцяпненне абавязка члена КП(б)Б і кожнай партарганізацыі пасобку.

КП(б)Б працуе неадарна на граніцы з капіталістычным светам. Гэта накліпае на яе вялікую адказнасць. БССР з'яўляецца фармуста Савецкага Саюза на граніцы з капіталістычным Захавам. Яшчэ больш уваваўваць гэту фармусту — гаварыць абавязак камуністаў. Партарганізацыя Беларусі абавязана так узяць партыйна-палітычную работу, каб малярых палітычных ворага не пратускаць, без птрабавання каб умель выкрываць ворага, якой-бы маскэй яны ні прыкраваліся.

«Большэвікі Беларусі, песна згуртаваныя вакол ЦК ВКП(б) і ваяліка Сталіна, партыі і працоўных таварышаў Сталіна, усюбрэўшыя рашэннямі Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б), ліквідуць палітычныя ў сваёй рабоце, выкрываючы і знішчаючы за канна трапісцкіх праям, напярэдавіцтва фашысцкіх бандаў — герман-японскіх і польскіх шпіёнаў і дыверсантаў і забіваючы ператварэнне арганізацый Беларусі ў непрыступную кляччю абароны нашага ваяліка Савецкага Саюза».

Заслужаўшы і абмеркаваўшы справядлічы даклад тав. Шаранговіча аб рабоце ЦК КП(б)Б, XVI з'езд КП(б) Беларусі прызнае палітычную лінію ЦК КП(б)Б правільнай і работу з'яўляючай.

Адначасова з'езд азначае, што ў рабоце ЦК КП(б)Б Беларусі мей месца раз палітычных памылак і неахотаў, асабліва ў пастаўках партыйна-палітычнай работы.

XVI з'езд КП(б)Б азначае, што за справядлічы перыяд, пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б), у дэкадзі дружбы і пры дапамозе народаў СССР, беларускі народ дабіўся буйных поспехаў у справе сацыялістычнага будаўніцтва, у дасягненні развіцця прамысловасці, сельскай гаспадаркі, у разгортванні стаханавскага руху і павышэнні матэрыяльна-культурнага ўзроўню жыцця працоўных.

На гэтай аснове вырастае палітычная актыўнасць працоўных БССР. Вырасла напярэдавіцтва на форме сацыялістычнага зместу культуры, мастацтва і літаратуры народаў БССР.

Дасягнутыя поспехі з'яўляюцца рэзультатам выхільнага ажыццяўлення генеральнай лініі партыі, леніска-сталінскай нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў Беларусі, у выніку чаго на гэтым участку ўсп сур'ёзна праявы, Трапісцкія, напярэдавіцтва фашысцкіх і бухарынскія агенты фашызма, прабаўшыся ў кіруючыя апараты культурнага фронту, свядома правазілі лінію на зрыў і атрымку развіцця напярэдавіцтва на форме і сацыялістычнай паземцы культуры (Наркомасветы, Беларуска-Савецкага Савеза пісьменнікаў, Акадэмія навуц, педагогічны інстытут, універсітэт, театр і т. д.).

XVI з'езд КП(б)Б зааўважвае ЦК ВКП(б) і правальна партыі таварыша Сталіна, што большэвікі Беларусі базілісна разгоржылі трапісцкіх, зноўбесцкіх, бухарынскіх, напярэдавіцтва фашысцкіх шпіёнаў, шкоднікаў, тармастаў — агентаў герман-японскага і польскага фашызма.

З'яўляючыся ворагамі варагу, прадаўшых рэвалюцыю, агентаў замежных разведкаў мы будзем знішчаць як палітычных сабак. Усіх КП(б)Б ажажа ў гэтай справе штозроўню камуністамі арганам НКВД на чале з іх баявым кіраўніком тав. Ежовым.

XVI з'езд КП(б)Б абавязвае ЦК КП(б)Б і ўсе партыйныя арганізацыі ў сваёй далейшай рабоце выхільна ажыццяўляць рашэнні Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна, якія дадзены ў яго дакладзе і заключным слоўце на Пленуме, змагаючыся з усяляк самауспакоенасцю і бюрократнасцю ў рабоце. Партыйныя арганізацыі павінны каронным чынам палепшыць пастаўку прапаганды марксізма-ленінізма і палітычнай агітацыі, выхоўваючы партыйных і непартыйных большэвікоў у духу пролетарскага інтэрнацыяналізма, беззаветнай аданасці справе Леніна—Сталіна, у духу ўсемернага ўмянення большэвіцкай пільнасці і непрыміранасці да ворагаў варагу.

Пільнасць павінна зааўважваць перш за ўсё ў ідэяльным ўзбаванні камуністаў, у авалоданні вучэннем Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна, у разгортванні крытыкі і самакрытыкі, ва ўменні выкрываць і знішчаць трапісцкіх, бухарынскіх, герман-японскіх, польскіх і напярэдавіцтва фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і тармастаў.

З'езд прапануе ЦК КП(б)Б палітычна-састаўляючую работу па авалоданню партыйных і непартыйных большэвікоў з матэрыяламі і практыкай шкоднікаў і дыверсантаў работы замежных разведкаў арганізацый і іх трапісцка-бухарынскіх і напярэдавіцтва фашысцкай агентаўры.

З'езд абавязвае ЦК КП(б)Б перабудаваць сваю работу такім чынам, каб галоўным у рабоце ЦК КП(б)Б была лапаса ахрарак, гаркомаў і райкомаў у выкананні рашэнняў Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна і ў партыі і варагу ў вярхоўныя органы краіны.

Справа падбору і выхавання работнікаў павінна быць асноўнай работай партыйных кіраўнікоў. У падборы работнікаў неабходна ідэяльна кіравацца рашэннем Пленума ЦК ВКП(б), які абавязвае «партыйныя арганізацыі аваліць большэвіцкую практыку палітычнага і дэмагога палітоду да пятаму разамкавання партыйных сіл, выключваючы ўсюкую сямейнасць і арпеласнасць, з тым, каб работнікі прапараліся сістэматычна па рэзультатах іх работы».

ЦК КП(б)Б павінна ўзмацніць сувязь з партыйнымі арганізацыямі, у тым ліку з прывілейным партарганізацыямі, забяспечыць рэгулярныя сямейнасці актываў, уключэнне ў работу членаў пленумаў гаркомаў, райкомаў, членаў парткомаў.

З'езд даручае ЦК КП(б)Б прыняць меры па вачасовага выканання ўсіх партарганізацыйных ЦК(б)Б паставаных Пленума ЦК ВКП(б) аб падборы пачеснікаў сакратараў акругомаў, гаркомаў, райкомаў і парткомаў.

Усе партыйныя арганізацыі павінны выканань на справе ўказанне таварыша Сталіна аб чужых адносках да членаў партыі, неагавараным рашэнні аб прыняцця выключэння з партыі за паступленне і спончынны разгляд ахрарак. Строга прытрымлівацца паставаных ЦК ВКП(б) аб прыёме ў партыю, палітоду ахрарак і членаў партыі і членаў партыі і ў спачувачыя.

З'езд даручае партыйным арганізацыям у аднаўленні час знішчэння маючыся ў ЦК(б)Б сур'ёзна ліквідаваць ў рабоце з камуністамі і спачувачыя.

ЦК КП(б)Б павінна сур'ёзна паставіць справу партыйнай прапаганды, падарваў па гэту ўчастак у бліжэйшы час лепшыя партыйныя сілы. Сакратары гаркомаў, райкомаў і парткомаў павінны самі займацца птрабаванні пастаўку партыйнай прапаганды і агітацыі, сістэматычна інструктаваць птрабаванні партыі, арганізаваць для партыйнага актыва кансультанты і даклады па асноўных пытаннях міжнароднага і ўнутранага становішча краіны.

У дасейм разгортванні партыйнай прапаганды неабходна выходзіць з таго, каб, у аднаўленні з указаннямі таварыша Сталіна ў яго пісьме ўказальнікам кадручыка па гісторыі ВКП(б), рашуча палепшыць вывучэнне камуністамі гісторыі і палітыкі партыі, яе барацьбы супраць неабольшэвіцкіх шпіёнаў і групока.

Неабходна каронным чынам палепшыць палітычную агітацыю ў тым, каб яна забяспечвала свечасовае завязанне мэрца-праметываў партыі і ўрада да сазнання кожнага працоўнага.

У агітацыяна-партыйнай рабоце неабходна шырока прытрымліваць правільнае палітычнае ў горадзе, на прапрыметывах і ў калгасе з ахонам аднаасобнікаў. Не павінна быць ні аднаго прапрыметыва, устаноў, калгаса, населенага пункта, навуцальнай устаноў, аршэі, куды-б рэгулярна не прыязжал партыйныя агітатары для растлумачэння міжнароднага і ўнутранага становішча ЦСР і чарговых зааўважванняў партыі і варагу ўлады.

З'езд пакарэспіравае вельмірае значэнне

асветы і ў разне іншых галін гаспадаркі і культуры Беларусі.

З'езд КП(б)Б азначае, што ў рабоце савецкіх, гаспадарчых арганізацый і наркоматаў мей месца зусім непадушальнаска маруднасці і забруднасцю ў справе ліквідацыі вынікаў шкоднікаў.

Не глядзячы на поспехі, дасягнутыя ў галіне напярэдавіцтва-культурнага будаўніцтва за справядлічы перыяд, з'езд азначае мейшую месца неадаўку з боку ЦК КП(б)Б вельмірага значэння напярэдавіцтва-культурнага будаўніцтва ў Беларусі, у выніку чаго на гэтым участку ўсп сур'ёзна праявы, Трапісцкія, напярэдавіцтва фашысцкіх і бухарынскія агенты фашызма, прабаўшыся ў кіруючыя апараты культурнага фронту, свядома правазілі лінію на зрыў і атрымку развіцця напярэдавіцтва на форме і сацыялістычнай паземцы культуры (Наркомасветы, Беларуска-Савецкага Савеза пісьменнікаў, Акадэмія навуц, педагогічны інстытут, універсітэт, театр і т. д.).

XVI з'езд КП(б)Б зааўважвае ЦК ВКП(б) і правальна партыі таварыша Сталіна, што большэвікі Беларусі базілісна разгоржылі трапісцкіх, зноўбесцкіх, бухарынскіх, напярэдавіцтва фашысцкіх шпіёнаў, шкоднікаў, тармастаў — агентаў герман-японскага і польскага фашызма.

З'яўляючыся ворагамі варагу, прадаўшых рэвалюцыю, агентаў замежных разведкаў мы будзем знішчаць як палітычных сабак. Усіх КП(б)Б ажажа ў гэтай справе штозроўню камуністамі арганам НКВД на чале з іх баявым кіраўніком тав. Ежовым.

XVI з'езд КП(б)Б абавязвае ЦК КП(б)Б і ўсе партыйныя арганізацыі ў сваёй далейшай рабоце выхільна ажыццяўляць рашэнні Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна, якія дадзены ў яго дакладзе і заключным слоўце на Пленуме, змагаючыся з усяляк самауспакоенасцю і бюрократнасцю ў рабоце. Партыйныя арганізацыі павінны каронным чынам палепшыць пастаўку прапаганды марксізма-ленінізма і палітычнай агітацыі, выхоўваючы партыйных і непартыйных большэвікоў у духу пролетарскага інтэрнацыяналізма, беззаветнай аданасці справе Леніна—Сталіна, у духу ўсемернага ўмянення большэвіцкай пільнасці і непрыміранасці да ворагаў варагу.

Пільнасць павінна зааўважваць перш за ўсё ў ідэяльным ўзбаванні камуністаў, у авалоданні вучэннем Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна, у разгортванні крытыкі і самакрытыкі, ва ўменні выкрываць і знішчаць трапісцкіх, бухарынскіх, герман-японскіх, польскіх і напярэдавіцтва фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і тармастаў.

З'езд прапануе ЦК КП(б)Б палітычна-састаўляючую работу па авалоданню партыйных і непартыйных большэвікоў з матэрыяламі і практыкай шкоднікаў і дыверсантаў работы замежных разведкаў арганізацый і іх трапісцка-бухарынскіх і напярэдавіцтва фашысцкай агентаўры.

З'езд абавязвае ЦК КП(б)Б перабудаваць сваю работу такім чынам, каб галоўным у рабоце ЦК КП(б)Б была лапаса ахрарак, гаркомаў і райкомаў у выкананні рашэнняў Лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна і ў партыі і варагу ў вярхоўныя органы краіны.

Справа падбору і выхавання работнікаў павінна быць асноўнай работай партыйных кіраўнікоў. У падборы работнікаў неабходна ідэяльна кіравацца рашэннем Пленума ЦК ВКП(б), які абавязвае «партыйныя арганізацыі аваліць большэвіцкую практыку палітычнага і дэмагога палітоду да пятаму разамкавання партыйных сіл, выключваючы ўсюкую сямейнасць і арпеласнасць, з тым, каб работнікі прапараліся сістэматычна па рэзультатах іх работы».

ЦК КП(б)Б павінна ўзмацніць сувязь з партыйнымі арганізацыямі, у тым ліку з прывілейным партарганізацыямі, забяспечыць рэгулярныя сямейнасці актываў, уключэнне ў работу членаў пленумаў гаркомаў, райкомаў, членаў парткомаў.

З'езд даручае ЦК КП(б)Б прыняць меры па вачасовага выканання ўсіх партарганізацыйных ЦК(б)Б паставаных Пленума ЦК ВКП(б) аб падборы пачеснікаў сакратараў акругомаў, гаркомаў, райкомаў і парткомаў.

Усе партыйныя арганізацыі павінны выканань на справе ўказанне таварыша Сталіна аб чужых адносках да членаў партыі, неагавараным рашэнні аб прыняцця выключэння з партыі за паступленне і спончынны разгляд ахрарак. Строга прытрымлівацца паставаных ЦК ВКП(б) аб прыёме ў партыю, палітоду ахрарак і членаў партыі і членаў партыі і ў спачувачыя.

З'езд даручае партыйным арганізацыям у аднаўленні час знішчэння маючыся ў ЦК(б)Б сур'ёзна ліквідаваць ў рабоце з камуністамі і спачувачыя.

ЦК КП(б)Б павінна сур'ёзна паставіць справу партыйнай прапаганды, падарваў па гэту ўчастак у бліжэйшы час лепшыя партыйныя сілы. Сакратары гаркомаў, райкомаў і парткомаў павінны самі займацца птрабаванні пастаўку партыйнай прапаганды і агітацыі, сістэматычна інструктаваць птрабаванні партыі, арганізаваць для партыйнага актыва кансультанты і даклады па асноўных пытаннях міжнароднага і ўнутранага становішча краіны.

У дасейм разгортванні партыйнай прапаганды неабходна выходзіць з таго, каб, у аднаўленні з указаннямі таварыша Сталіна ў яго пісьме ўказальнікам кадручыка па гісторыі ВКП(б), рашуча палепшыць вывучэнне камуністамі гісторыі і палітыкі партыі, яе барацьбы супраць неабольшэвіцкіх шпіёнаў і групока.

Неабходна каронным чынам палепшыць палітычную агітацыю ў тым, каб яна забяспечвала свечасовае завязанне мэрца-праметываў партыі і ўрада да сазнання кожнага працоўнага.

У агітацыяна-партыйнай рабоце неабходна шырока прытрымліваць правільнае палітычнае ў горадзе, на прапрыметывах і ў калгасе з ахонам аднаасобнікаў. Не павінна быць ні аднаго прапрыметыва, устаноў, калгаса, населенага пункта, навуцальнай устаноў, аршэі, куды-б рэгулярна не прыязжал партыйныя агітатары для растлумачэння міжнароднага і ўнутранага становішча ЦСР і чарговых зааўважванняў партыі і варагу ўлады.

З'езд пакарэспіравае вельмірае значэнне

антырэвалюцыйнай прапаганды ў сучасны момант і лічыць найпершым абавязкам кожнай партыйнай арганізацыі — наладжанне шырокай сістэматычнай антырэвалюцыйнай прапаганды ў масах, выкрываючы сучаснасць контррэвалюцыйнай шпіёнскай работы партыйнікаў і сектанцкіх груп.

XVI з'езд КП(б)Б даручае ЦК КП(б)Б у самы кароткі тэрмін распрацаваць і ажыццявіць суму мэрца-праметываў у галіне палітычнай пахрыстоўкі і перапарыхтоўкі партыйных кадраў, актыва гаспадарчых і савецкіх работнікаў, кіруючыся рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б) і ўказаннямі таварыша Сталіна.

ЦК КП(б)Б, гаркомы і райкомы на месцах павінны рэгулярна ўзмацніць кіраўніцтва друкам, узмацніць газеты і выдзельныя кваліфікаваныя, правераныя людзьмі, вышэй ўзровень ідэяна-палітычны ўзровень газет, забяспечыць шырокае разгортванне на іх старонках большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі, узмацніць сувязь газет з масамі.

З'езд абавязвае партыйныя арганізацыі Беларусі, наркоматы, трэсты і дывертароў прапрыметываць прыняць усё меры да поўнай ліквідацыі вынікаў трапісцка-бухарынскага і напярэдавіцтва фашысцкага шкодніцтва ў прамысловасці, у сельскай гаспадарцы, у галіне будаўніцтва, чыгуначнага, воннага, шасейнага транспарта і ганлію Беларусі.

Партыйныя арганізацыі павінны забяспечыць безумоўнае выкананне ўсіх зааўважванняў партыі і ўрада па выпуску прадукцыі прамысловасці, у асаблівасці якасных пакарэспіраваў, узмацніць кіраўніцтва стаханавіцкай рукам, шырока разгартнуць яе, узмацніць працоўную дысцыпліну на прапрыметывах, смялей выдзельць малярых, аднаўленцаў партыі работчы-стаханавцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў па камандніцы пасаты ў прамысловасці і на транспарце.

З'езд даручае партыйным арганізацыям забяспечыць умяненне партыйнага кіраўніцтва гаспадарчымі арганізацыямі ў прамысловасці, на транспарце, у сельскай гаспадарцы, не маючыся памены гаспадарчых, шырока разгартваючы і птрабаванні і ініцыятыву.

Забяспечыць безумоўнае выкананне рашэнняў ЦК ВКП(б) аб рэгулярным сямейнасці актываў наркоматаў, трэстаў, прапрыметываў, дарог і т. д., аднаўліць і арганізаваць работу вытворчых варад на ўсіх прапрыметывах, разгартваючы большэвіцкую крытыку і самакрытыку ўсіх неахотаў у рабоце гаспадарчых, лапачагачы ім у авалоданні большэвізмам.

З'езд лічыць пантральнай задачай усіх партыйных, гаспадарчых, савецкіх і профназначэнных арганізацый Беларусі штозвычайнае клопаты аб далейшым палепшэнні матэрыяльна-бытавога абстаўтвання шырокіх працоўных мас БССР. Важнейшай задачай партыйных арганізацый Беларусі з'яўляецца рашучае палепшэнне работы дзельнай харчовай і мясцовай прамысловасці, значнае палепшэнне выпуску тавараў шырокага спажывання, у асаблівасці — мясцовай сварыцы.

З'езд даручае ЦК КП(б)Б і СНК Беларусі прыняць неадкладныя меры да ліквідацыі адставання энергетычнай гаспадаркі ад птрабаванн нарматнай гаспадаркі ў электраэнергіі, прыняць меры да палепшання работы БЭДРЭСа і

Совецькі народ ганарыцца адвагай герояў гістарычнага пералёту

ПЕРАЛЁТ ТРОХ ГЕРОЯЎ

шчы на востраве Рудольфа перад ад- шым на Паўночным полюсе мы дасягаліся адмыслова пералёце герояў Савецкага Саюза Чкалава, Байдукова і Белякова Паўночным полюсам. З велізарным це- лем мы чакалі старту гэтага небыва- лага ў гісторыю авіяцыі пералёту. І вось старт даў.

Ужо маюцца цудоўныя перспек- ты, акрыяюцца гэтым пералётам. Пасадка пералёту Масква—Сан-Фран- цыска ўшчыльную падвозіць авіяцую магучых краін да ўстаўлення раз- ных паветраных транспартных зно- сін паміж Еўропай і Амерыкай. І калі гэта паўночны экспедыцыя можна рас- шыраць у некаторай ступені як базу ар- маваных такіх зносін, то пералёт Чкалава, Байдукова і Белякова з'яўляецца першым крокам на будучай міжнароднай трасе.

Арганізацыя такой трасы з'яўляецца ўсё рэальнай і можа быць ажыццэ- ўва ўжо ў самы бліжэйшы час. Палёт Чкалава, а таксама палёты на Паўночны полюс паказваюць, што ў нас ёсць лёгкіх і здольных лётцаў праз Цэнтральную Азію, што мы маем матэрыяльную базу, якая з'яўляецца бездаказна працаваць у мовах Цэнтральнай Арктыкі, што так- жа арганізацыя зямнага абслугоўвання транспартных рэйсаў для нас асць. Гэтыя словы: мы маем усё, неабходна для таго, каб на працягу бліжэйшых трох год арганізаваць рэгуляр- ную спачатку паштовага, а затым і амерыканскай і паветраныя зносіны паміж Еўропай і Амерыкай.

Усё высюлаючыцца за апошні час па- трэбаў трасы Еўропа—ЗША найбольш шчыльна для эксплуатацыі з'яўляецца тра- сародзіцкая праз Паўночны полюс. У нас устанавіцца, будучы тасва прай- сці на наступныя пункты: Масква—Аляска—в. Рудольфа—Паўночны полюс—Аляска—Сан-Францыска. По- сля гэтага пералёту не будзе патрэбы запаву- джваць пералёт толькі гаручым; яны змо- гут узяць грузы.

Матэрыяла менш, пэналіт запасных рэчываў варыяцуюць трасы на выхадзе з паўночнага неспрыячлага паўночнага ас- трычнага ўчастках. З савецкай стараны та- акія аб'екты варыяцуюць могуць служ- быць часткай ад Архангельска на в. Ліз- зін—мисе Молатава (значная частка гэта пляку веліка добра вядомы савецкім лётцам). Такі-ж аб'екты пляку матэрыяла працаваць і для амерыканскай стараны.

Эксплуатацыя трасы па патрабе лёт- чыц з'яўляецца звычайна тым сама- м. Тут ужо зможуць лятань двухматорныя ма- шыны, патымаючы тону камерыйнага груза шлюс усё неабходна абсталяванне і снаражэнне для палётаў у Арктыцы. Крэй- сцкая хуткасць машыны павінна быць ка- ля 350 кіламетраў у гадзіну, а практычны палёт — да 5.000 метраў. Самалёт палобных тыпаў савецкая прамысловасць ужо выпускае.

Канструктарам прызначана асабліва па- працаваць над стварэннем неспрыячальных лётч, каб аблегчыць старт цяжка награна- му самалёту на ліпкім снезе.


Палірыя станцыі, пабудаваныя за апош- нія гады ў савецкім сектары Арктыкі, за- бяспечваюць метэаралогічнае абслугоўванне трасы ад Масквы да полюса. З боку Гран- ланды і Канады справа абстаць горш. Ар- ганізацыя паветраныя зносіны СССР—ЗША прызначана пабудоваць хоп-бы па адной палірыя станцыі ў паўночнай част- цы Грэнланды і на адным з астравоў Грэн- ландскага архіпелага. Апрача таго, неаб- ходна стварыць мінімум тры метэастацыі з запаснымі аэрадромамі ў Цэнтральным па- лярным басейне. Арганізацыя гэтых пасту- — справа ўпаўн: магчыма і тэхніча ажыццявіма.

Натуральна, усё аэрапасты павінны быць абсталяваны магучымі радыёмажамі і абсталяваннем для спайной пасаті і ўста- тку. Наогул кажучы, тэхнічна абсталява- нне наземных баз павінна быць выкавана на ўзроўні вострава Рудольфа, якая ў час нашай экспедыцыі дасягала высу- скапа ў паветра атласавае цэлы атрад казкіх карабёў.

Усё гэта праграма — пад сілу нашай магучай ініцыятывы, вырашай і ўстанаві- шай пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна. Гэту праграму, як і гаварыў ужо, можна ажыццявіць на працягу бліжэйшых трох год.

Пералёты Чкалава, Байдукова і Белякова ўносяць новую слаўную старонку ў кнігу выдатных пералётаў Савецкага Саюза. Калі супастаўляць палёты нашых карабёў на Паўночным полюсе і паветраныя пералёты над Крайсвай плошчай, мімаволі ўспамінаем словы правадзяра Чырвонай Арміі т. К. В. Варашылава аб тым, што хто мונה ў па- ветры, той у наш час наогул мונה.

ШЗВЕЛЁУ
Намесні начальніка экспедыцыі на Паўночны полюс.
Адгэрма, 20 чэрвеня. (Па радыё).



Момент узлёту «АНТ-25» на Шчэліўскім аэрадрома.

Фото С. Ласкутава (СФ).

В. ЧКАЛАЎ
Герой Савецкага Саюза

ПРАЗ ПОЛЮС НЕДАСТУПНАСЦІ

Трэнеровачыя палёты запланаваны. Ідзе апошняя падрыхтоўка матэрыяльнай часткі — яшчэ і яшчэ раз абслугоўваючы пера- наль, інжынеры і спецыялісты працуюць механічна і работу прыбораў. Рамонтуюць асфальтавую дарожку для ўзлёту, бо ў гэтым годзе палётная вага машыны будзе больша, чым у мінулым. Тлумачыцца гэта тым, што мы баром з сабой павялічаны неадаткаваны запас, дзкі, палатні, па- лярнае абмундзіраванне, прылады і т. д.

У нас строгі рэжым. Мы праводзім час дакладна па раслісанню ўрача, не адхіляючы ад яго ні на ёту. Арганізм павінен добра адпачыць. Несумненна, у палёце спыць віхце з нас не зможа, вопыт міну- лага года гаворыць аб гэтым. Дарэмна та- ды кожны з нас, свабодны ад вахты, пра- бававу хоп леза ўздрымаць — вочы за- крыты, але галава і першы ўвесь час у напружаным становішчы.

Карты раскладаны на стала. Наш слаў- ный штурман — у кожным разе! — прапа- руюць маршрут. Ужыты жэст сістэма- тычна мы трэнеруемся па перадачкі і пры- ёму радыё. Стваралічы штурман атмасфер- ным перадачкі, мы стараемся налажыць сувязь, прабіцца праз «буры». Байдуко- в у палёце прызначана несці на чарзе і штурманскую вахту. Кожны з нашых экі- пажа, у выхадку чаго, зможа замяніць та- варыша: калі Байдукоў можа выконваць вольна штурмана і радыста, то Белякоў у сваю чаргу можа зесці машыну. Гэта ў такім адказным пералёце, на нашай дум- ке, абавязкова ўмова.

З мінулага года ў канструкцыі нашага «АНТ-25» праведзены некаторыя ўдасканал- ленні і папярэнні. Любая брэмбэ ішчы ра- за можа даставіць ішчэ неспрыячальны. У трэнеровачых палётах мы жэст не за- ўважылі некаторых дробных нявагаў, але ў палёце гэта дала сабе адчуць. Дрэнна, на- прыклад, што не было звышпаўняч но- гі. Гэта з'явілася непрыемнае адчуванне: увесь палёт быў у скурчым станові- шчы. Прышлося перарабіць пілоцкае ся- дзень, яно было паэручным. У мяне ў палёце зводзіла нагу, асабліва правую. І замест дванаціці нам прыходзілася мя- няцца праз кожныя тры гадзіны...

Унесены яшчэ сякія-такія дробныя, але важныя змены. Наша машына стаіць у чаканні.

А пакуць мы адпачываем. Добра і рэгу- лярна харчуемся. Аддымаемся, лязваем, кітаемся на лодцы, стараемся не адрываць увагу на лабныя рэчы. Урадам створы- на абсалютна ўсе жадаемыя і магчымыя ўмовы для нашага апачынку.

Хутка мы азіраемся ад асфальтавай даро- жкі Шчэліўскага аэрадрома. Наш маршрут ляжа праз полюс недаступнасці. Як вядома, Герой Савецкага Саюза тав. Леванеўскі на гэтай-жа самай машыне збіраецца перасекчы Паўночны полюс яшчэ два гады таму назад. З-за некаторых пераш- коў яму прышлося вярнуцца назад. Яго шлях ляжаў па правай: Масква—Паўноч- ны полюс—Паўночная Амерыка. Наш маршрут мае некалькі іншае начартанне. Напачатку цяж-ж запэчыныя пункты, мы спачатку будзем трымаць курс на Зямлю Франца-Іосіфа і ўжо адтуль прама і на- ўхільна па 120-й паралелі, перасякаючы Дэдвэйта акіяны, да Маджэвэга возера, Паўночны палярны круг, хрыбты Скалі- стых гор, выйдзем на Сан-Францыска. Ад- ціхага, квінэччага рускага лета, скрозь холад, пургу і каварства Паўночнае мы па- лязьнем на паўночнае амерыканскае ўзбярэжжа Заходняга Штатаў Амерыкі.

Упершыню ў гісторыю чалавечтва нам прызначана перасекчы «Полюс Недаступ- насці», дзе ніколі і ніхто яшчэ ні разу не быў. Як вядома, існуюць чатыры полю- сы: геаграфічны, магнітны, полюс неда- ступнасці і холаду. Становіцца геаграфіч- нага полюса ўсім вядома — ані размешчана на ўзбярэжжы крошчы праходзячана Зямнай акі. Магнітны полюс знаходзіцца ў раёне Бафінавай Зямлі, на поўначы Амерыкі. Полюс холаду — у Якуціі, а полюс Неда- ступнасці абзначан на ўсім геаграфічных картах свету белай плямай.

На аднакаторым самалеце нам пры- значана перасекчы ўпершыню гэтую пляму. Ніхто не ведае, якія перашколы і пако- ны чакаюць нас на гэтым участку шляху.

Мы таварымся тым, што нам выпаву го- нар першым раскрыць тайну белай плямы нашай планеты.

Увесь шлях мы павінны прайсці без пасадкі. Пасадка ў тых умовах (а мы ўзлятаем на калесах) была-б назвычайна небяспечнай. Аднак, мы цвёрда ўпэўнены ў якасці нашай ачышчонай прадукцыі. Матор, неаднаразова выпрабаваны намі ў паветры, працуе беззаборна. Аднаматор- ным канструкцыі, вядома, практычна на- тым, што адзін матор менш пажы- рае гаручага, сама канструкцыя ад гэтага палятэча, а тое месца, якое мога займаць другі матор, зручна запойніць дабавач- ным бакам. А адзін кілаграм гаручага — гэта тры лішні кіламетры пляху! У дан- ным выпадку канструкцыя машыны раз- лічана, галоўным чынам, на працяглы пра- баванні яе ў паветры.

На самалеце савецкі матор, пабудаваны на заводзе ім Фрунзе. Матор, дастаткова вядомы і неаднаразова даказаўшы свае высокія рабочыя якасці і эфектыўнасць. Трохпалярны металічны вінт, які не бая- да абледзянення, забяспечвае спакійную работу нашага магучага матора. Савецкая прамысловасць асадыла нашу экспе- дыцыю самымі дасканалымі абсталяваннем, пачынаючы ад матора і канчаючы самымі дробнымі аэраваіццывымі прыборамі.

Для магчымага палёту на вялікай вы- шчыні мы баром з сабой кілаграмы пры- бораў. Намі распрацаван напярэдні графік зручных вышынь пералёту, якая мы па- стараемся прытрымлівацца на ўсім шляху. Несумненна, нам будзюць сустракацца ўс- ладкі метэаралогічнага перапокоў, але кожны з нас мае за плячыма дастатковы вопыт у сваёй спецыяльнасці. Мы не бая- мыся стыхій. Рэчум чалавеча перамагач не- арганізаваную прыроду.

Нядаўна мы прысутнічалі на пасаджэн- ні ўрада, дзе разглядалася наша дэклара- цыя і выхадзі пералёту. Мы ўзлятаем, упэўненыя ў сваёй перамоце. Большавікі сапуюць з Зямлі ўсе белыя плямы.

Наша пастаянная месьць у паветры буд- зя ад нашай вялікай, пераможнай ра- дыцы, аб нашых дзехах, слаўнай камуні- стычнай партыі і любімым таварышчу Сталіне, дэпшым другу лётчыкаў.

Прэзідэнтанне радзіме!

ЛЕПШЫЯ ПАТРЫЁТЫ НАШАЙ РАДЗІМЫ

Тры Герой—Чкалаў, Байдукоў і Беля- коў паказалі, на што здольны савецкія лётцы, як далёка пагнуча наша савецкая авіяцыя. Ліжэйшы пералёт заверша.

Бяспрашныя сыны нашай краіны, леп- шыя яе патрыёты дабіліся такога поспе- ху толькі таму, што былі ўпэўнены ў сваіх сілах, выдатна авалодалі сваёй сывавай. Яны гаралі жадаанем выканаць заданне таварыша Сталіна.

Наша сацыялістычная краіна выкобав з яна ў дзень многа герояў і смельча- коў з большавіцкай волі. Гарача любі- боў да радзімы, да камуністычнай партыі параджа тысячы Чкалавых, Байдуковых і Беляковых.

Многі гэты героіскі пералёт патхня на перамогу ў прадастажных савецкай су- страчных аўта-матогонках на маршруту Менск—Масква. Усё мал каманда шва- да рашыла дабіцца паршынства ў гэтых спаборніцтвах.

Сёння ноччу мы стартуем у 800-кіла- метравы шлях. Мы памтаем абавязковыя ўмовы, якія неабходны ў перамоце: стры- манасць, самаўдаланне, смеласць, сама- аданасць, велічане сваёй справы.

Лейтэнант В. І. ВЕРАЦІЛЕНКА.
Рэдактар СССР па мотаспорту,
напрат менайскай каманды мата- цыклістаў.

АВАЛОДВАЦЬ ЛЁТНЫМ МАЙСТЭРСТВАМ

З напружанай увагай сачылі мы за пе- ралётам Герояў Савецкага Саюза Чкалава, Байдукова, Белякова. 20 чэрвеня ранішю радзі прынесла нам радасную вестку: ав- тажная тройка лятчыкаў прыязыла на амерыканскі матэрыку.

Гэта вестка выклікала ў нас буру за- хваляння. Мы горды і бязмежна рады за нашых слаўных лётчыкаў. Іх пе- ралёт служыць для нас, вучыцэў, выдат- ным урокам як трэба авалодць лёт- ным спрыяем, як трэба перамагчы найва- жлівшую палятэчу ў дасягненні сваёй мэты.

На гэтых героізм сталініскім штур- манам мы з ішчэ большай ўпэўненасцю будзем авалодць лётным майстэрствам, будзем яшчэ больш маваць абаронную ма- гучнасць нашай вялікай радзімы.

СЫЗМ Т. ЗІНВІЧ І.
Вучэцкі-выдатнік менайскага цэн- тральнага аэраплуба ім Моланава.

БЛІСКУЧЫ ПРЫКЛАД ДЛЯ МОЛАДЗІ

Нашы слаўныя лётчыкі, аважныя со- калы сталініскай выхуці — Герой Савец- кага Саюза Чкалаў, Байдукоў, Белякоў, зрабілі беспрывадыны похвіт, прасяўляю- чы нашу вялікую радзіму, пазаволяючы бязмежна магчымаасці, якія крыюцца ў нашым савецкім народзе.

Смеласць, адвага, любоў да радзімы і служэнне лепшым ішчам чалавечтва ў го- дзе барацьбе са стыхіймі — вось з якіх элемецтаў складалася гэта велізарная па- лятэча, якая адхрыла новую старонку ў гісторыю пералёт чалавечым прырош.

Мы ішчэлівы цудоўным подвігам нашых героічных суграмадан, выхаваных і навучаных, снаражоных і патхнёных вер- ной рудой партыі Леніна — Сталіна і не- геніяльным правадзіром Іосіфам Вісары- явічам Сталіным.

Для нас, будучых настаўнікаў, якія закліканы выхоўваць славяных грамадан камуністычнага грамадства, — гэта вы- датны прыклад і ўдзячны выхадзіч матэрыял. Выхоўваць такіх-жа героюў, прычыць дзеньмі такоу-ж бязмежна любі- боў да сваёй радзімы, да партыі большаві- коў і вялікага Сталіна, развіць у іх вы- сокае пакушч савецкага патрыятызма, якімі валодаюць героічныя дзціны — вось та чаго мы павінны ішчэпаваць.

Група студэнтаў Менайскага педага- гічнага Інстытута: Кіселевіч, Паў- рэчнёў, Пархіменчы, Ліўшыч, Ма- лашка, Манарчук.

ПРАЦОЎНЫЯ ВІТАЮЦЬ АДВАЖНЫХ ГЕРОЯЎ

© Во ўсіх кутках БССР на фабрыках, заводах, у калгасах, установах і наву- чальных установах у радасно сустраі пра- цоўныя вестку аб паспяховым завяршэнні пералёту Масква — Паўночны полюс — Паўночная Амерыка. Працоўныя выказа- юць сваё захваляненне беспрывадыным по- лятэм Герояў Савецкага Саюза тт. Чкала- ва, Байдукова і Белякова.

© На сваіх сходах рабочыя мескай канцэпцыйскай фабрыкі «Комунарка» пры- ялі наступную прыватную тэлеграму: «Здучаныя штаты Амерыкі. Пасталі. Чкалаву, Байдукоў і Белякоў. Прывет героізм, сталініскім штурманам, гордым сока- лам нашай краіны. Мы, рабочыя, работні- цы, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служ- бячыя мескай канцэпцыйскай фабрыкі «Комунарка», разам з усімі працоўнымі выказваем вам перамогай. Мы адзілім усё свае сілы на ўмацаванне абарона- здольнасці нашай радзімы».

© Адначыць завяршэнне пералёту но- вымі вытворчымі перамогай, у найкара- нейшым тэрміне правесці паліцыю на пляску ўмацаванне абароназдольнасці нашай вя- лікай сацыялістычнай радзімы — абавя- зуюцца працоўныя Слуцкага раёна.

КРАІНА ШЧАСЦЯ І ПЕРАМОГ

ваіцый пікарасці і захваляненнем са- мі мы за гранічым пералётам Геро- яў Савецкага Саюза тт. Чкалава, Бай- дукова, Белякова на маршруту Масква—Арыка праз Паўночны полюс. Гэты пер- лёт — буднішча перамога савецкай лётчы і тэхнікі. Мы ганарымся тым, што да заваявана савецкімі грамадзянамі, ішчэнікі выхаванымі.

Мы былі ўпэўнены ў гэтай перамоце. Краіна Советаў, якая жыве пад сця- гом Сталініскай Канструкцыі, даны ўсе ўвы да развіцця творчых здольнасцей сваіх грамадан. Гэтай перамога — зва- ную агучым ланцугу найважлівых по- рог ва ўсім галінах працы, навуцы, тэх- нікі, мастацтва, якіх дабіліся шчаслівыя грамадзяне Краіны Советаў пад кіраўніц- твам усімі любімага правадыра ролгача Сталіна.

© Нашых заваябах і рэкордах ведае

Увесь свет і ім ганарыцца працоўнымі ўсёга свету, хаяі фашысцкія прадзаны прымае ўсе захады да таго, каб за- хваляць аб нашых перамогах.

Мы цвёрда ўпэўнены, што ўлад за гэ- тым неучувалым і гісторыі пералётам па- следуеюць новыя, ішчэ больш грандыоз- ная подвігі савецкіх лётчыц. Наша Краі- на Советаў — гэта краіна шчасця і пе- рамог.

Наш авалазак, як стаханавіцаў,—мо- жыць гэтай перамогі на сваіх участках работ. Прыложым усё сілы да таго, каб нашу фабрыку ператварыць у стаханаві- скую.

Стаханавіцы менайскай абшчынай фабрыкі ім Кагановіча:
СКАБЛО З., РОЗЕНБЕРГ С., ФЕЛЬД- МАН, БАТВІНІК Х., ЧОРАПАХІНА Х., БЕРНШТЭЙН Л., ЛІПКЕР Г.

СЛАВА ГОРДЫМ СОКАЛАМ

Разам з працоўнымі Савецкага Саюза і ўго свету байцы, камандзіры і палітра- боткі Чырвонай Арміі захвалены героіч- ным пералётам экіпажа «АНТ-25» Герояў Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова.

Іхны радзі прынесла радасную вестку аб пералёце пасады самалёта палібуз Пор- тугала, да не было межаў захваляненню нашымі лётчыкамі. Гэта вестка ў момант яна з'явіла ўсе часці. Кожны чырвонаарме- ец, б-б ён ні знаходзіўся, дасягаўся аб па- лёт самалёта ў Амерыкі і з найважлі- гым гордасцю за сваю радзіму, за нашых слаўных лётчыкаў, за нашы дасканалыя машыны, выказаў свае пакушы.

Вось чырвонаармеіц часці, дзе заанком радзімы, выхаванай Герояў Савецкага Саюза Чкалава, Белякова і Байдукова. Ва ўсіх часках праведзены палігінфар- мацыі на пытанні аб пералёце. Права- дзіцца гутаркі з галоўным і карнай аб зна- чэнні пералёту, аб нашых слаўных героіч- ных лётчыках, пракаўшых паветраны шлях з СССР у Паўночную Амерыку, праз Паў- ночны полюс.

На прыкладзе адвагі і героізма Герояў нашай радзімы выхоўваецца наша слаўная Чырвоная Армія, распе і ўмацоўваецца на магучнасць, і ўсімі вораг, які паспрабуе папусці на нашу краіну, будзе разбіт і зні- шчан да канца.

Ал. ШПІТАЛЬНЫ.

ДАКАЗАЛІ ВЕЛІЧ СОВЕЦКІХ ЛЕТЧЫКАЎ

Вестка аб поспеху бяспрывадынага ге- чнага пералёту Масква — Паўночны полюс — Паўночная Амерыка літаральна задыла мяне.

Савецкія героі Чкалаў, Байдукоў, Беля- коў яшчэ раз даказалі ўсёму свету на- то аддольны людзі, урочычана камуні- стычнай партыяй, вялікім Сталіным. Іх упыт патхняе нас, акараў, паказав у стыхійных вобразях веліч савецкіх лётчы- каў і бязавестную адвагу і адданасць ішчэлістывай радзіме.

ДАБРАВольскі — акцёр Украін- скага дзяржаўнага тэатра г. Сталіно.

ХВАЛЯВАННЕ

У трохпалярных жылы дом на Пярпэ- майскай вуліцы гэту пратрасоуючую навіну першым перадаў рэпадуктар. Звычайны спакійны голас дзятара на гэты раз узра- ваву раішнюю ішчыню другога паверха.

Мадады сласар-экальшчык, які кожныя ранне займаўся фізкультурай пад радыё, энергічна забараніў суседзям:

— Чулі? Усталявана гаманіў ён. — Я запываю, чулі?..

— З глыбокім кватэры нейчы голас незада- вольна забурчэў.

— Хто там грукае? Вечна спалома няма... У карыдоры захалалі. З кухні выбеглі жанчыны. Уанікі гутаркі, тупанне, шум.

— Чулі? — барабаніў дзгалшчык. Да дзвярэй той пакоя палыходзілі жыхары.

— От, неўважаны, — заўважыла жан- чына з чыйнікам. — Што зыраляся? Дзгалшчык адчыніў дзверы, які быў у трусках і саколцы, заблаўшы нават апра- цуцца.

— Палліл... загаварыў ён. — толькі што пераваляў на радыё... У Амерыку праз Паўночны полюс. Вы ўзляцеце? Чкалаў, Белякоў, Байдукоў...

Палішоўшы пажыма, спакійным чала- век з даскорам глянуў на жанчыну з чый- нікам:

— Забэты ты вышчэпаш на воч рэпа- дуктар... Такую навіну прапусцілі, ай- ай-ай.

Хутка увесь дом гаварыў пра назвы- чыны пералёт.

Ды не толькі гэты жылы дом, — увесь востра, уся краіна знаходзілася пад ура- жаннем бяспрывадынай адвагі савецкіх лётчыкаў.

Ла газетных кіёскаў топіліся людзі, неадраўна чакаючы сёмуку пошту. У трамваях, на рабоце, за сталамі аўдыторыі інстытутаў, у цахах заводаў, на вуліцах, дла прыляжы ў магазінах — усюды чуліся словы шчырага захваляння і радасці за новую перамогу. Кароткавядзівікі пра- шчывалі афір — перахваліць хоп-бы ўрыначак з радыёграм. Дзіні са слабі по- вычарпальнай фантазіяй прыдумалі новыя гульні і самаму бойкаму і паважалому з дзетвары аддавалі ролю Чкалава. У гутар-

ках падчас праскальзавана затосная тры- пажа, паўставала штогадзіна неадзвізнае пытанне:

— Дзе яны зараз?

Можна праразае чырвоначырны самалёт густыя хмары над Паўночным полюсам і чапёрка аважных зімоўчыкаў на дрэй- фуючай ішчыне прагва стуха пераможны гук матора. Або ішчына далей — на той бок зямнога шара над неспрыячальным акія- наам, над заледзянёнымі астравамі Кана- ласкага архіпелага, з небылай дэрсэю абдуваючы векавую маўлявінасць Арктыкі.

Усёды, дзе-б ні быў самалёт — ці над Паўночным полюсам, ці над хаалдым уз- бярэжжам Канады, ці над скалістым хрыб- там Кардзіяраў — усюды з той апажа- жана былі лепшыя думкі і пакушы кожнага грамадзяніна вялікай радзімы. Невыказанай любоўю былі актуаны Герой, што заваўва- лі нязнаданыя прасторы.

